

Васіль Зуёнак



...У кожным радку — пытаньне,

І ў кожным пытаньні — адказ...

Купальская песня

* * *

Аддзяліў съятло ад цемры
Бог у першы дзень тварэння, —
Як ня ведаў, колькі церняў
Съвет на tym шляху сустрэн...

Ведаў Бог. І блаславенъне
Чалавеку на пакуты
Даў, каб съветлыя памкненыні
Чорнай сталіся атрутай.

Каб за чорнаю заслонай
Не пабачыў ён нічога,
Апроч тайны, акрылёнай
Неразгаданасцю Бога.

Аддзяліць съятло ад цемры,
 Каб ня ўздумаў ненарокам,
 Зблытаў Бог яму адценыні
 Цемрашалаў і прарокаў...

* * *

А што ты ўсё пра съмерць, пра съмерць
 Рыфмуеш словаў, —
 Як быццам там шукаеш цвердзь,
 Жыцця аснову...

Не варажбіт і не шаман —
 Асьцеражыся:
 А раптам твой самападман —
 Залом у жыце?..

Ты знаеш моц магічных слоў
 І прадказанье, —
 Глядзі, каб гэта не ўзрасло
 Ў наканаванье...

Сваю стамлёную душу
 Ня стаў на карту...
 Маўчи аб тым... — сябе прашу,
 Каб не накаркаць...

ВОЗЕРА СЬВЕЧАНЬНЕ

Возера С্বечаньне, — съвеціца
 Съвіязі кропляй малой,
 Ціха стагоддзі сакрэціца
 Ў тонях бурштынай смалой.

Возера С্�вечаньне, — вечнае
 Веча вячыстых бароў.
 Возера С্�вечаньне, — стрэчаньне
 Звонкіх крыніц і віроў.

Зоры з глыбіняў вылечваюць
 Чыйсьці зънявераны лёс.
 Возера С্�вечаньне, — вечарам
 Песьня сыходзіць з нябёс...

БУЛЬБА

Над палямі дымы паплылі:
 Саладжава гарышь бульбоўнік –
 І ніхто нам зараз ня роўня:
 Курганамі — бурты на зямлі.

Дачакацца б цяпер зімы,
 Бо за ёю — вясна наступае,
 І здавён беларусы знаюць:
 Будзе бульба — будзем і мы!..

* * *

Мне слова *свабода* аднойчы
 Шапнула: “Ты вольны, як неба...”
 А неба спахмурыла вочы:
 “Ты раб без надзённага хлеба...”

Мне слова *свабода* адкрыла
 Зямлі з таямніц таямніцу:
 “Ты з хлебам, але ты бяскрылы, —
 Пластайся нікчэмнасьцю ніцай...”

Я слухаў гісторыі гулы —
 І вызнай: з агульнае згоды
 Само ўжо сябе ня чула
 Злачыннае слова *свабода*...

ВЫРВІДУШКА

Ах ты полька-вырвідушка —
 Сэрца захлынаеца...
 Вусны — макам,
 Бровы — дужкай, —
 Ногі не стамляюцца!..

Полька ўлева,
 Полька ўправа,
 Полька з пераборамі...
 Халадаечка-забава
 З ціхімі ўгаворамі...

То маўчала,
 То съпявала

Шчабятухай-птушкаю, —
Не тачка — жыцьця замала
З гэтай вырвідушкаю...

Дзе той бубен, дзе гармонік,
Дзе абцасы гулкія?..
З сівізной гады гамоняць,
Сыпіць падушка мулкая...

I падлога, як падушка,
Сыпіць — не прачынаеца...
Ці душа, ці вырвідушка —
З цела вырываеца?..

Адгуляла, адгудзела
Полька завірухаю:
Вырвідушка адляцела —
Толькі рэха слухаю...

IДЗI...

Ідзі ў той край: там смага ня душыць, —
Там ня хочацца піць...

Ідзі ў тое неба: там ні крылаў, ні птушак,
—
Сам сусъвет да цябе ляціць...

Ідзі ў тое поле: там поўна хлеба, —
Ні табе сеяць, ні малациць...

Ідзі ў той бой: там адвагі ня трэба, —
Там вораг, зънядужаны, сыпіць...

Толькі ведай, дзе яно, ТОЕ,
I — ці мёртвае, ці жывое?..

СЁНЬНЯ...

Ах, якія вы сёньня героі,
Ах, якія вы ўсе змагары... —
Штурмам, нібы ахейцы Трою,
Вы цэкоўскія бралі муры...

Хто ў драўляным кані, хто пешкі:
Не палоніць — здавацца ў палон
Вы ішлі, — і ад ног вашых съцежкі
Тут зіяоць да сёньняшніх дзён...

Ды і памяць жыве ў народзе —
Вартавыя тут сёньня тырчаць:
Забаронена побач праходзіць,
Каб съядоў вашых не заталтаць.

Не змагацца з сістэмай агорклай,
А каб нешта сабе раздабыць, —
Лезылі: хто па геройскую зорку,
Хто па званынне — народным быць...

Ці то ўсё вам далі прымусова?
Што ж ніхто не разнасьцежыў рот
І ня крыкнуў партыйным совам:
“З вашых рук не бяру ўзнагарод!..”

Што ж цяпер захліпацца ад крыку,
Як рэжым той і біў, і мясіў,
І лічыць змаганьнем вялікім,
Што ў кішэні кукіш насыў?..

ТРЫ ЗНАЁМЫЯ

Адна мая знаёмая, дарога,
У рай вяла, ды ўсё далей ад Бога.

Другая, з ласкай боскаю, жанчына,
Мяне ў свае анёлы залічыла.

А трэцяя знаёмая, асіна,
У Бога дараваньня мне прасіла...

* * *

“Азялілі вы маю галовачку...”
(Можна: “Азяліла...”, “Азяліў...”), —
Пацягні за гэтую вяровачку —
Слова, нібы сонечны наліў:

Зельлем ап'янёнае і кветкамі —
З вуснаў мінчука й палешука...
Моў на съвеце шмат, а слоўца гэткае
Толькі ў нашай можна адшукаць.

“Азяліць” — чароўнымі напоямі

Галаву схіліць ці ўзвесяліць,
Зёлкамі, заваранымі ў полымі,
Гнеў суняць ці зраду спапяліць,

“Азяліць” — купальскай моцы травамі
Сыцежкі зашаптаць і закружыць,
Каб ня знаў, ці левая, ці правая,
І ці ў пекла, а ці ў рай бяжыць...

* * *

Бяроза на фоне аблокаў,
Нябесная госьця амаль, —
Я нізка, а ты высока —
Імкнёмся ў бязъмежную далъ.

У тую далёкую далеч,
У далячынь з журбой,
Якую не разгадалі
Ні людзі, ні мы з табой...

І кемнасьць маем, і крылы, —
Вось толькі ўзмахнуць бы як сълед!..
Дык што? — не хапае сілы?
Ды не! — ёсьць маленькі сакрэт.

А хто ці што нам заменіць
Зямлю, на якой стаім?..
Гадаем — і ўсё разумеем:
Нікуды мы не паляцім...

* * *

Купальская загадка —
Валі да 6 ліпеня

Песьня з цішыні
Выплывае ў жыце:
Хай купальскі цввет
Дорыць дзесяць жыцьцяў.

Хай і ў вышыні
Кветка расьцвітае —
Неба да зямлі
Зоркаю зълятае.

Хай гарашь агні,
Зъязоць іскры ў росах,
Хай плаваюць вянкі
І злучаюць лёсы.

Хай гуляюць дні,
Хай хвіліны скачаюць, —
Як ня будзе нас,
Хай стагоддзі плачоць...

САМОТНАСЦЬ

Лысагор'е захмарыла зоркі,
Ціха памяць гукае вясну,
Ложак стыне завейным пагоркам —
Не сагрэцца і не заснуць...

Ноч убор пахавальны шые
Дню пад съпей ветрабойнай імшы...
Сам сябе абдымаю за шыю,
Быццам маю намер задушыць...

ДНІ

Быццам вечна мне вечнасць
Будзе сыпаць іх жменяй...
А зірні па-старэчы:
З кожным днём дзён тых меней...

Як нявыкрутка ў прыпар —
Ні спыніцца, ні збочыць.
Быццам гоніцца з хрыпам —
Хто? — ня бачылі б вочы!..

І куды гэтак тлумна
Час з папрокам съпяшае?
Што ж я гэтак бяздумна
Дні свае абганяю?..

* * *

Уваходжу ў верш, як у раку,
Аддаюся вершу, як каханьюню,
Як наканаванью на вяку:
Выйду кім і што са мною стане?..

Вырак пэўны: буду ўжо ня тым.
 Штосьці прыляціць з нязнаным словам,
 Што калісьці Бог замкнуў на сховы, —
 Вырвецца з касьмічнай нематы...

Штосьці назаўсёды й страчу я
 І душы часьцінкай незваротнай
 Адлячу. І повязьзю съмяротнай
 З ёй душа пародніцца чыя?

Гэты вырак — мой ён ці ўсявышні:
 Іншым быць?.. Ды з радасцю, як з болем,
 За сябе, душа, ці пастаіш ты,
 Каб застаўся я самім сабою?..

МОВА

Нібы рана нажавая
 Каля сэрца блізка:
 “Аджывае, аджывае...” —
 Цьвердзяць ад калыскі...

І няўжо ў труну з тым лягу?..
 Божа, дай мне сілы,
 Каб адолець гэту звяягу
 І адтуль — з магілы.

БЕЛАРУСУ

Навошта мне замілаваньне,
 Што ты ў рапманасці жывеш
 І ў сyne спрадвечным на кургане
 Чаканьне рабскае жуеш.

Паўстань, мой браце, з летаргії,
 З душы тло рабскае страсі, —
 У паняверцы воля гіне, —
 Шляхоў да волі не прасі.

Шлях здабываецца ў змаганьні —
 Ня траць жа ў марнаце гадоў.
 А сон? Хай сыніцца на кургане
 Святою памяццю дзядоў...

ВОЛЯ

Жыві — як съляза, як усьмешка,
А хочаш — як сонца, як гром, —
Хай вечнасьць паблытае съцежкі,
І воля водзіць пяром.

Жыві загадкай патайнай —
З душою не на паказ:
У кожным радку — пытаньне,
І ў кожным пытаньні — адказ.

* * *

Ня верне часу былога
Ніхто, — напэўна, й сам Бог.
Ды я не турбую Бога, —
Ён даў тады больш, чым мог...

Трагічны лёс чалавечы
Ў асуджанасьці сваёй.
Усё паглынае вечнасьць, —
І хто я — ці што? — перад ёй?..

Глядзіць маладзік на поўню,
Як птушка глядзіць на зъмяю...
Я помню цябе, я помню —
І вечнасьці не аддаю...

ДАКОР

За цябе ў невымоўным страсе:
Словам згубленым сэрца плача, —
Як і жыў, так і вечны застаўся
Пры табе — з душою дзіцячай.

Не пачула, як съвет ён пакінуў
Нераскрытаю кнігай сусьвету.
Ты прыспала, Радзіма, сына,
Ты праспала, Радзіма, паэта...

